

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт
Факультэт журналістыкі
Кафедра медыялінгвістыкі і рэдагавання
Медыялінгвістычная камісія пры Міжнародным камітэце славістаў
Медыястылістычная камісія пры Міжнародным камітэце славістаў

ПАВАЖАНЫЯ КАЛЕГІ!
Запрашаем 14–15 сакавіка 2019 г.
прыняць удзел у

**IV Міжнароднай навукова-практычнай
канферэнцыі
«СЛОВА Ў КАНТЭКСЦЕ ЧАСУ»,
прысвечанай 90-годдзю
з дня нараджэння
доктара філалагічных навук
прафесара А. І. Наркевіча**

Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі – 09:00 - 10:00 (аўд. 414).



БЕЛАРУСКИ
ДЗЯРЖАЎНЫ
ЎНІВЕРСИТЕТ



ФАКУЛЬТЭТ ЖУРНАЛІСТЫКІ

ФАКУЛЬТЭТ ЖУРНАЛІСТЫКІ

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт
Факультэт журналістыкі
Кафедра медыялінгвістыкі і рэдагавання
Медыялінгвістычная камісія пры Міжнародным камітэце славістаў
Медыястылістычная камісія пры Міжнародным камітэце славістаў

ПРАГРАМА

IV Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі
«СЛОВА Ў КАНТЭКСТЕ ЧАСУ»,
прысвечанай 90-годдзю з дня нараджэння
доктара філалагічных навук прафесара А. І. Наркевіча

Мінск, 14–15 сакавіка 2019 г.

Мінск
«БДУ»
2019

ПАВАЖАННЫЯ КАЛЕГІ!

***Запрашаем 14–15 сакавіка 2019 г.
прыняць удзел
у IV Міжнароднай навукова-практычнай
канферэнцыі
«СЛОВА Ў КАНТЭКСТЕ ЧАСУ»,
прысвечанай 90-годдзю з дня нараджэння
доктара філалагічных навук
прафесара А. І. Наркевіча***

Адрас: Факультэт журналістыкі БДУ,
вул. Кальварыйская, 9,
220004, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь

Тэлефоны: (+ 375 17) 259 70 12, 259 70 22
<http://www.journ.bsu.by>

ПРАГРАМНЫ КАМІТЭТ КАНФЕРЭНЦЫІ

Старшыня праграмнага камітэта –

Іўчанкаў В. І., доктар філалагічных навук, прафесар, загадчык кафедры медыялінгвістыкі і рэдагавання факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Члены праграмнага камітэта:

Тошавіч Б., доктар філалагічных навук, прафесар Інстытута славістыкі Грацскага ўніверсітэта Карла і Франца;

Гайда С., доктар філалагічных навук, прафесар Апольскага ўніверсітэта, загадчык кафедры польскай мовы, член прэзідыума Міжнароднага камітэта славістаў;

Дускаева Л. Р., старшыня Медыялінгвістычнай камісіі пры Міжнародным камітэце славістаў, доктар філалагічных навук, прафесар, загадчыца кафедры медыялінгвістыкі Санкт-Пецярбургскага дзяржаўнага ўніверсітэта;

Клушына Н. І., старшыня Медыястылістычнай камісіі пры Міжнародным камітэце славістаў, доктар філалагічных навук, прафесар кафедры стылістыкі рускай мовы Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя М. В. Ламаносава;

Даікі Харыгуці, доктар філалагічных навук, прафесар універсітэта Іватэ;

Канюшкевіч М. І., доктар філалагічных навук, прафесар кафедры журналістыкі Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы;

Канькоў У. І., доктар філалагічных навук, прафесар кафедры медыялінгвістыкі Санкт-Пецярбургскага дзяржаўнага ўніверсітэта;

Барышава С. Ф., кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры стылістыкі рускай мовы Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя М. В. Ламаносава.

АРГАНІЗАЦЫЙНЫ КАМІТЭТ КАНФЕРЭНЦЫ

Старшыня арганізацыйнага камітэта –

Самусевіч В. М., дэкан факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат філалагічных навук, дацэнт.

Намеснік старшыні арганізацыйнага камітэта –

Іўчанкаў В. І., загадчык кафедры медыялінгвістыкі і рэдагавання факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар філалагічных навук, прафесар.

Члены арганізацыйнага камітэта:

Басавя Г. І., намеснік дэкана факультэта павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат філалагічных навук, дацэнт;

Зубчонак Н. А., намеснік дэкана факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат філалагічных навук, дацэнт;

Берднік С. К., дацэнт кафедры медыялінгвістыкі і рэдагавання факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат філалагічных навук;

Горбач В. А., дацэнт кафедры медыялінгвістыкі і рэдагавання факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат філалагічных навук;

Дуброўскі А. У., дацэнт кафедры медыялінгвістыкі і рэдагавання факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат філалагічных навук;

Жаўняровіч П. П., дацэнт кафедры медыялінгвістыкі і рэдагавання факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат філалагічных навук.

Хромчанка А. Р., дацэнт кафедры медыялінгвістыкі і рэдагавання факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат філалагічных навук.

ПРАГРАМА КАНФЕРЭНЦЫІ

14 сакавіка 2019 г.

- 09.00** – рэгістрацыя ўдзельнікаў (*аўд. 414, вул. Кальварыйская, 9, 4-ы паверх*).
- 10.00** – адкрыццё канферэнцыі, пленарнае пасяджэнне (*аўд. 414*).
- 12.30** – перапынак, кава-паўза.
- 13.30** – праца секцый.
- 15.00** – пасяджэнне Медыялінгвістычнай камісіі пры Міжнародным камітэце славістаў; прэзентацыя кнігі члена камісіі, доктара філалагічных навук, прафесара Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы М. І. Канюшкевіч «Выбраныя працы. Мова. Граматыка адносін» (серыя «Моваведы Беларусі») (*медыятэка імя доктара філалагічных навук прафесара М. Я. Цікоцкага*).
- 16.00** – падвядзенне вынікаў канферэнцыі, прыняцце рэзалюцыі (*аўд. 323*).

15 сакавіка 2019 г.

- 11.00** – пасяджэнне Медыястылістычнай камісіі пры Міжнародным камітэце славістаў (*аўд. 405*).

ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ

10.00–12.30

(аўд. 414)

Уступнае слова

Вольга Міхайлаўна Самусевіч (*дэкан факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат філалагічных навук, дацэнт*).

Даклады

Слова ў гістарычным вымярэнні: да 90-годдзя прафесара А. І. Наркевіча.

Іўчанкаў Віктар Іванавіч (*загадчык кафедры медыялінгвістыкі і рэдагавання факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар філалагічных навук, прафесар*);

Стилистика интернета и современная словацкая публіцыстыка.

Оргонёва Ольга (*заведуючая кафедрай словацкага языка Універсітэта Каменскага в Братіславе, доктар філалагічных навук, прафесар*);

Выражение волеизъявления в медиатекстах: лингвопраксиологический анализ.

Дускаева Лилия Рашидовна (*заведуючая кафедрай медыялінгвістыкі Санкт-Пetersбургскага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар філалагічных навук, прафесар*);

Актуальные вопросы медиастилистики.

Клушина Наталья Ивановна (*прафесар кафедры стилистики рускага языка Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта ім. М. В. Ломаносова, доктар філалагічных навук*);

Медиадискурс и «возможные миры».

Алтабаева Елена Владимировна (*прафесар кафедры сувязей з грамадствам і рэчовай камунікацыі Расійскага дзяржаўнага аграрнага ўніверсітэта – МСХА ім. К. А. Тимирязева, доктар філалагічных навук*);

Пад прыцэлам, пад наглядом... каго? (О воздействующем потенциале одной грамматической конструкции в медиаречи).

Конюшкевич Мария Иосифовна (*прафесар кафедры журналістыкі Гродненскага дзяржаўнага ўніверсітэта ім. Янки Купалы, доктар філалагічных навук*);

Прецедентное имя в газетном дискурсе.

Коньков Владимир Иванович (*профессор кафедры медиа-лингвистики Санкт-Петербургского государственного университета, доктор филологических наук*).

Секция 1

«МЕДЫЯЛІНГВІСТЫКА. МОВА. МАЎЛЕННЕ»

13.30 – 16.00

(аўд. 414)

Мадэратары: Лілія Георгіеўна Шасцярнёва,
Надзея Уладзіміраўна Смірнова

Басава Ганна Іванаўна. Моўныя праблемы ў міжкультурных зносінах
(*Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт*);

Васільева Вікторія Владимировна. Вербально-визуальныя тэхнікі
самоманіфэстацыі карыстальніка ў сеткі
(*Санкт-Пецярбургскі дзяржаўны ўніверсітэт*);

Гік Анна Владимировна. Язык и стилистические особенности
сборника «Условности» М. Кузмина (*Институт русского языка
им. В. В. Виноградова Российской академии наук*);

Горбач Вольга Аляксандраўна. Сінтаксіс рэкламных слогаў
і загаловаў (*Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт*);

Дзятко Дзмітрый Васільевіч. Металінгвістычны кантэнт
як зыходны кампанент тэорыі тэрміназнаўства
(*Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка*);

Ицкович Татьяна Викторовна, Чэн Цзяоцзяо. Категория темы
в жанре очерка (на материале очерков В. М. Пескова)
(*Уральский федеральный университет им. первого Президента России
Б. Н. Ельцина*);

Коняева Юлия Михайловна, Прокофьева Наталья Анатольевна.
К вопросу о типологии речевых жанров PR-коммуникации
(*Санкт-Пецярбургскі дзяржаўны ўніверсітэт*);

Лапцёнак Ірына Браніславаўна. Праблема перакладчыцкага стылю
пры ўзнаўленні твораў мастацкай літаратуры
(*Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў*);

Лесников Сергей Владимирович. Конструирование словаря терминов метаязыка СМИ с помощью методики вычисления веса базисных терминов

(Институт лингвистических исследований, г. Санкт-Петербург);

Мальшев Александр Александрович. Эффект «сарафанного радио» в стилистике гипертекста новостных интернет-заголовков

(Санкт-Петербургский государственный университет);

Науменко Анна Александровна. Жанровые и стилистические особенности контента современных корпоративных медиа Беларуси

(Белорусский государственный университет);

Смирнова Надежда Владимировна. Новостной интернет-текст как открытая структура

(Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова);

Смолина Анджелла Николаевна. Речевой жанр «утешение» в русской монашеской культуре XX века

(на материале писем митрополита Иоанна (Снычева))

(Сибирский федеральный университет, г. Новосибирск);

Сурикова Татьяна Ивановна. Константы языка современных массмедиа как источник лингвоэтических коллизий

(Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова);

Тошович Бранко. Генераторская стилистика

(Грацский университет им. Карла и Франца, Австрия);

Цікоцкі Аляксандр Міхайлавіч. Раскрыццё асобы суразмоўцы ў інтэрв'ю партрэтнага тыпу

(Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт);

Шасцярыёва Лілія Георгіеўна. Канцэпт «каханне» ў беларускай парэміялогіі

(Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт).

Секцыя 2

«СЛОВА Ў ПУБЛІЦЫСТЫЧНЫМ І МАСТАЦКІМ ТЭКСЦЕ»

13.30 – 16.00

(аўд. 210)

Мадэратары: Галіна Казіміраўна Тычко,
Сяргей Віктаравіч Зелянко

Бардзіян Вольга Дзмітрыеўна. Архітэктанічная функцыя моўных адзінак у публіцыстычным тэксце

(Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт);

Белякова Елена Алексеевна. Творческая деятельность учащихся на факультативных занятиях по курсу «Функциональная стилистика русского языка» (*Гомельский государственный профессиональный лицей строителей*);

Берднік Сяргей Канстанцінавіч. Живое народнае слова ў творчасці Якуба Коласа (*Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт*);

Биомена Анна Александровна. Глагольная и отглагольная лексика в формулировке миссии компании (*Минский государственный лингвистический университет*);

Дарашкевіч Марыя Аляксандраўна. Семантычны дэйкіс «беларускасьць» як спосаб актуалізацыі канцэпту «Беларусь» (*Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт*);

Жегало Татьяна Ивановна. Частотность употребления лексико-семантических групп глаголов (на материалах газеты «СБ. Беларусь сегодня») (*Белорусский государственный университет*);

Зелянко Сяргей Віктаравіч. Актуалізацыя вербальнага знака «малая радзіма» ў журналісцкіх тэкстах (на матэрыяле выданняў Выдавецкага дома «Звязда») (*Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт*);

Іўчанкаў Віктар Іванавіч. Месны склон у медыятэксте: атрыбутыўны абвесны спосаб і сродку камунікацыі (*Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт*);

Кажарновіч Марына Пятроўна. Канататыўнае значэнне оніма і яго рэалізацыя ў медыйным дыскурсе (*Універсітэт Каменскага ў Браціславе*);

Малицкий Юрий Вячеславович. Неофициальные урбанонимы в речи жителей города Минска: формально-мотивационный аспект (*Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси*);

Мантур Алена Яўгенаўна. Аўтарскія неалагізмы Якуба Коласа і іх рускамоўныя перакладныя эквіваленты (*Беларускі дзяржаўны аграрны тэхнічны ўніверсітэт*);

Сироткина Татьяна Александровна. Названия народов в художественных текстах как зеркало этнической карты региона (*Сургутский государственный педагогический университет*);

Слесарева Татьяна Петровна. Лексика тематической группы «религия» в поэзии Владимира Короткевича: морфолого-семантический аспект (*Витебский государственный университет им. П. М. Машерова*);

Старасценка Таццяна Яўгенаўна. Зваротак у беларускім паэтычным дыскурсе сярэдзіны XX стагоддзя

(Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка);

Супранкова Таццяна Сяргеёўна. Мовы стыляў у сістэме мастацкага ўніверсализму «Фаўста» Ё. В. Гётэ і іх адаптацыя па-беларуску

В. Сёмухам (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт);

Тычко Галіна Казіміраўна. Суб'ектнае выяўленне мастацкага свету літаратурнага твора *(Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт).*

Секцыя 3

«ДЫСКУРСНЫ АНАЛІЗ СМІ І МЕДЫЯРЫТОРЫКА»

13.30 – 16.00

(аўд. 310)

Мадэратары: Вольга Уладзіміраўна Лушчынская,
Іна Іванаўна Мінчук

Бейня Марія Владимировна. Экстралингвистические компоненты политического дискурса *(Белорусский государственный университет);*

Будаев Эдуард Владимирович. Основные направления критического дискурса-анализа СМИ *(Российский государственный профессионально-педагогический университет, г. Екатеринбург);*

Бушев Александр Борисович. Язык вражды и дискурсивное портретирование мигрантов *(Тверской государственный университет);*

Лушчинская Ольга Владимировна. Дискурсивный анализ медиатекстов в конвергентных средствах массовой коммуникации *(Белорусский государственный университет);*

Манкевич Жанна Борисовна. Категория напряженности как средство воссоздания конфликта в художественном тексте *(Барановичский государственный университет);*

Мінчук Інна Івановна. Мультиплатформенность институционального дискурса в сети: конкуренция в условиях избытка информации *(Гродненский государственный университет им. Янки Купалы);*

Мирошниченко Алёна Сергеевна. Социальный статус учителя в языке белорусских СМИ: особенности номинации *(Гродненский государственный университет им. Янки Купалы);*

Піткевіч Паліна Аляксандраўна. Асаблівасці прамоўніцкага стылю праваслаўнага, каталіцкага святароў і пратэстанцкага пастара (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт);

Савко Анна Александровна. Речевая тактыка «обещание» в предвыборных речах Дональда Трампа (Барановічскі дзяржаўны ўніверсітэт);

Цао Цин. Стратегии и тактики формирования имиджа государства в медиадискурсе (Белорусский государственный университет);

Цыбульская Маргарита Петровна. Поликодовая направленность современного медиадискурса (Белорусский государственный университет);

Щеглова Екатерина Александровна. Функционирование семантического поля «Семья» в условиях цифровой медиакommunikации (на примере ресурса «Lady.mail.ru») (Санкт-Петербургский государственный университет);

Яницкая Ликия Михайловна. Коррелятивные процессы PR-дискурса и современного медиапространства (Белорусский государственный университет).

Секцыя 4

«КУЛЬТУРА МАЎЛЕННЯ І РЭДАГАВАННЕ»

13.30 – 16.00

(аўд. 303)

Мадэратары: Юлія Мікалаеўна Лук'янюк,
Ларыса Тазрэтаўна Касперава

Барышева Светлана Фридриховна. Мелодика речи тележурналистов в ортологическом аспекте (по результатам мониторингов 2017–2018 гг.) (Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова);

Бязлепкіна-Чарнякевіч Аксана Пятроўна. Дзіцячая літаратура Беларусі: (не)культура мовы (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт);

Ганчарэнка Кацярына Дзмітрыеўна. Фарміраванне новых граматычных тэндэнцый у СМІ (Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі);

Дуброўскі Аляксандр Уладзіміравіч. Факталагічная верагоднасць тэксту і жанр (*Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт*);

Жаўняровіч Пятро Пятровіч. Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб культуры: рэдактарскі аспект (*Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт*);

Іўчанкаў Віктар Іванавіч. Па тэлефоне ці па тэлефону: граматычная спадчына прафесара А. І. Наркевіча (*Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт*);

Касперова Лариса Тазретовна. «Глянцевые» новости: специфика телевизионного медиатекста (*Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова*);

Лукьянюк Юлия Николаевна. Использование LMS MOODLE в системе медиаобразования студентов факультета журналистики БГУ (*Белорусский государственный университет*);

Масла Алена Сцяпанаўна. Шведская дзіцячая літаратура для дзяцей па-беларуску: актуальныя пытанні папулярызаванні выданняў і мовы (*Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт*);

Полякова Ольга Александровна. Канцелярызмы и речевые штампы: недостаток речи или признак официальности текста? (*Ростовский государственный университет путей сообщения*);

Хромчанка Альбіна Рышардаўна. Старадаўнія рукапісы як прадмет рэдактарскай увагі (*Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт*);

Чарнякевіч Юрый Валер’евіч. Публіцыстычныя беларускамоўныя тэксты ва ўмовах білінгвізму (*Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка*).

Секцыя 5

«ГІСТОРЫЯ, ТЭОРЫЯ І МЕТАДАЛОГІЯ ЖУРНАЛІСТЫКІ»

13.30 – 16.00

(аўд. 308)

Мадэратары: Таццяна Мікалаеўна Дасаева,
Пётр Леанідавіч Дарашчонак

Бурідэ. Динамика освещения в СМИ Беларуси работы китайских компаний (на примере компании Huawei) (*Белорусский государственный университет*);

Дарашчонок Пётр Леанідавіч. Лявон Рыдлеўскі – рэдактар і публіцыст газеты «Беларускія навіны» (*Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт*);

Дасаева Таццяна Мікалаеўна. Літаратурна-рэдактарская дзейнасць Змітрака Бядулі (*Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт*);

Кравченко Виктория Сергеевна, Балалаева Елена Юрьевна. Современные подходы к классификации жанров журналистики (*Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины*);

Марозава Алена Ігараўна. Аўтарская журналістыка падарожжаў на беларускім тэлебачанні 50–60-х гг. XX ст. (публіцыстыка І. Мележа і С. Грахоўскага) (*Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт*);

Прахарэня Марына Валер’еўна. Акруговая прэса ў сістэме друку БССР (*Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт*);

Самусевіч Вольга Міхайлаўна. Камунікатыўныя кампетэнцыі журналіста ў лічбавую эпоху (*Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт*);

Саенкова-Мельницкая Людмила Петровна. Рекламные элементы в белорусском кинокритическом дискурсе (*Белорусский государственный университет*);

Саянова (Тумилович) Наталья Вячеславовна. Колумнистика в современной белорусской прессе (*Белорусский государственный университет*);

Сіліна-Ясінская Таццяна Уладзіміраўна. Часопісная перыёдыка ў структуры інфармацыйнай прасторы Беларусі (*Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт*);

Потребин Андрей Владимирович. Междисциплинарные аспекты исследования творческого метода деловой аналитики (*Белорусский государственный университет*);

Тачыцкая Надзея Аляксандраўна. Кампазіцыйныя сродкі стварэння гульнявога эфекту ў тэкстах арт-журналістыкі (*Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт*);

Фролова Наталья Михайловна, Кузюткин Максим Александрович. Роль профессионально-личностных и коммуникативных качеств журналиста в раскрытии внутреннего мира героя портретного интервью (*Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева, г. Саранск*).

Секция 6

«ЖУРНАЛІСТЫКА: НОВАЯ ПАРАДЫГМА ІНФАРМАЦЫЙНАГА ЎЗДЗЕЯННЯ»

13.30 – 16.00

(аўд. 326)

Мадэратары: Святлана Вячаславаўна Харытонава,
Аляксандр Аляксандрвіч Градзюшка

Балалаева Елена Юрьевна, Каплаух Александр Вячеславович. Мобильная журналистика – журналистика информационного общества (*Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины*);

Вальковский Михаил Александрович. Дигитализация медиасферы: тенденции и тренды (*Белорусский государственный университет*);

Венідзіктаў Сяргей Віктаравіч. Моўная палітыка «глакальнага» медыяфармату: эвалюцыя Euronews (*Магілёўскі інстытут Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь*);

Градзюшко Александр Александрович. Прагматика медиатекста в эпоху мобильных медиа (*Белорусский государственный университет*);

Дроздов Дмитрий Николаевич. Менеджмент медиапроектов как феномен образовательной деятельности (*Белорусский государственный университет*);

Карпенко Ирина Ивановна. Стратегическая конвергенция как новейшая модель управления СМИ (*Белгородский государственный национальный исследовательский университет*);

Коршук Виктория Владимировна. Формирование информационной стратегии СМИ в процессе реализации политики регионального развития (на примере Брестской области) (*Белорусский государственный университет*);

Красовская Елена Витальевна. Жанровые особенности репрезентации темы инноваций в региональной прессе (*Белорусский государственный университет*);

Нікановіч Дзмітрый Алегавіч. Менеджмент кантэнту СМІ: верыфікацыйныя і вальдацыйныя рысы (*Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт*);

Стефановская Екатерина Игоревна. Построение спортивного заголовка как особый вид деятельности журналиста
(*Белорусский государственный университет*);

Фадеева Наталья Вячеславовна. Роль СМИ в продвижении современной российской политической рекламы
(*Ростовский государственный университет путей сообщения*);

Харитоновна Светлана Вячеславовна. Заголовки районных газет Беларуси и России: типографические особенности
(на материале изданий Брянской и Могилевской областей)
(*Белорусский государственный университет*);

Чжан Хайянь. Социально-экономические условия возникновения китайской городской газеты
(*Белорусский государственный университет*);

Шибут Ирина Петровна, Шибут Александр Степанович. Язык образов в визуальной коммуникации: тенденции развития
(*Белорусский государственный университет*).

ПРАГРАМА

**IV Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі
«СЛОВА Ў КАНТЭКСЦЕ ЧАСУ»,
прысвечанай 90-годдзю з дня нараджэння
доктара філалагічных навук прафесара А. І. Наркевіча
Мінск, 14–15 сакавіка 2019 г.**

Арыгінал-макет падрыхтаваны
ў вучэбным цэнтры камунікацыйных тэхналогій
факультэта журналістыкі БДУ

Стылістычны рэдактар *П. П. Жаўняровіч*
Камп'ютарная вёрстка *І. Л. Расюкевіч, С. М. Ясевіч*

Падпісана да друку г. Фармац 60×84/16.
Папера афсетная. Гарнітура «Times New Roman». Друк афсетны.
Ум. друк. арк. Ул.-выд. арк. . Наклад . Заказ №

Надрукавана ў